

**План работы бібліятэк
Дзяржаўнай установы культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” на кастрычнік 2021 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Раённы бібліятэчны фотаконкурс ВООК-LOOK “Книжный драйв”;*
- 8. Краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая СБ”).*

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Счастлив тот, кто сердцем молод” (да Дня пажылых людзей) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 05.10
- “Материнское сердце – родник любви” (да Дня маці) – вечар паэтычнага настрою, 14.10
- “Читать полезно всем” (бібліобус) – выстава-заклік, 28.10

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача

- “Имя моего ангела – мама” (да Дня маці) – анлайн агляд, 15.10
- “Закружилась в небе осень” (акцыя “Книжные жмурки”) – кот у мяшку, 27.10

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Люди пожилые – сердцем молодые!” (да Дня пажылых людзей) – вечар успамінаў, 05.10
- “К знаниям через книгу или компьютер?” – інфармацыйны анлайн-батл, 13.10
- “Мама сонейка маё” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – урок творчасці, 14.10
- “Вместе весело читать!” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – хвілінка кніжнага вольнага часу, 20.10

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Неугасим огонь души... (да Дня пажылых людзей, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурна-музычны вечар, 01.10

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “У моёй бабулі рукі золотыя” (да Дня пажылых людзей) – выстава вышыванак, 01.10

- “Мудрой старости поклон” (да Дня пажылых людзей) – сустрэча, 02.10

- “Для тех, кто жизнь дарует и тепло” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 14.10

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Мама мілая мая” (да Дня маці) – гадзіна паэзіі, 14.10

- “Цяпло працягнутаі рукі” (да дня інвалідаў) – урок міласэрднасці, 15.10

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Все краски жизни для тебя” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 15.10

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Славим возраст золотой” (да Дня пажылых людзей) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 01.10

- “Лети, лети, лепесток” (да Дня маці) – гульневая праграма, 17.10

- “Оттенки осени” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – паэтычны зарапад, 30.10

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Нас аб’яднала кніга” (да Дня пажылых людзей) – вечар-сустрэча, 01.10

- “Размова пра матуль” (да Дня маці) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 14.10

- “Все начинается с семьи” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”) – урок адкрытых думак, 30.10

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Люди пожилые – сердцем молодые” (да Дня пажылых людзей) – вечар-сустрэча, 01.10

- “Матушка! Пречистая! Святая!” (да Дня маці) – тэматычны вечар, 14.10

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Твая зямля, твая Радзіма названа светла: Беларусь” – краянаўчы круіз, 29.10

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Прекрасен мир любовью материнской” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – паэтычная старонка, 14.10

- “Аб усім на свеце ў журнале і газеце” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – гадзіна інфармацыі і рэкламы, 29.10

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “С поклоном и любовью” (да Дня пажылых людзей) – урок дабрыні, 01.10

- “Загадки из лукошка” (аматарская аб’яднанне “Чамучкі”) – віктарына, 03.10

- “Свет материнской любви” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 14.10

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Мудрость жизни – молодость души” (да Дня пажылых людзей, аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – вечар-адпачынак, 01.10

- “Прекрасен мир любовью материнской” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 14.10

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Чтобы осень была золотой” (да Дня пажылых людзей) – літаратурна-музычны вечар, 02.10

- “Прекрасен мир любовью материнской” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 16.10

- “Фантазии полет и рук творенье” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа над падарункамі, 31.10

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Знакамітыя БЕЛАРУСЫ” (Год народнага адзінства) – кніжная выстава – паведамленне, 01.10

- “Ангел по имени МАМА” (да Дня маці) – літаратурна-музычная праграма, 14.10

- “Загадкі сеем як зярняты” – фальклорная гадзіна загадак, 24.10

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах